



Зацвярджаю
Дзяржаўнай установы
“Слутцкая раённая цэнтральная
бібліятэка”
Л.В.Гурыновіч

Палажэнне

аб раённым аглядзе-конкурсе “**На юбілейнай хвалі**” на лепшую работу публічных бібліятэк па папулярызацыі творчасці пісьменнікаў-юбіляраў 2018 года

1. Агульныя палажэнні

1.1. Дадзенае палажэнне вызначае парадак і ўмовы правядзення раённага агляду-конкурсу “На юбілейнай хвалі” (далей – Конкурс), крытэрыі ацэнкі і патрабаванні да яго ўдзельнікаў, парадак падвядзення вынікаў і ўзнагароджвання пераможцаў.

1.2. Конкурс праводзіцца Дзяржаўнай установай “Слутцкая раённая цэнтральная бібліятэка” і накіраваны на папулярызацыю творчасці пісьменнікаў-юбіляраў 2018 года.

2. Асноўныя мэты і задачы конкурсу

2.1. Актывізацыя прапаганды кнігі і чытання ў грамадстве.

2.2. Папулярызацыя творчасці пісьменнікаў-юбіляраў 2018 года, распаўсюджванне лепшых літаратурных твораў сярод чытачоў.

2.3. Актыўнае выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій у дзейнасці бібліятэк.

2.4. Выяўленне арыгінальных творчых распрацовак бібліятэкараў, якія садзейнічаюць развіццю чытацкіх інтарэсаў.

3. Арганізацыя і правядзенне конкурсу

3.1. Арганізацыю і правядзенне конкурсу забяспечвае Дзяржаўная ўстанова “Слутцкая раённая цэнтральная бібліятэка” (ДУ “Слутцкая раённая цэнтральная бібліятэка”).

3.2. Для ацэнкі конкурсных работ складаецца журы. Арганізатары конкурсу ўзнагароджваюць яго пераможцаў і прызёраў.

3.3. Удзел у конкурсе прымаюць бібліятэкі Дзяржаўнай установы “Слутцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.

3.4. Тэрмін правядзення конкурсу ўстанаўліваецца з 1 студзеня па 30 лістапада 2018 года.

3.5. Конкурсныя матэрыялы бібліятэк накіроўваюцца па адрасу: г. Слуцк, вул. Капыльская, 2а, раённая цэнтральная бібліятэка і на электронны адрас: biblio_slutsk@mail.ru.

4. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ

4.1. Журы ажыццяўляе экспертызу работ і вызначае пераможцаў конкурсу адкрытым галасаваннем пры ўдзеле ў ім не меней 3/4 спісачнага складу. Рашэнне журы афармляецца пратаколам і з'яўляецца канчатковым.

4.2. Крытэрыі ацэнкі конкурсных работ:

- адпаведнасць зместу матэрыялаў ідэі конкурсу.
- мастацкая каштоўнасць, свежасць і актуальнасць ідэі.
- арыгінальнасць, інфарматыўнасць, паўната раскрыцця тэмы ў адпаведнасці з узроставай катэгорыяй.
- прагнозная запатрабаванасць у чытачоў.
- высокая ступень зацікаўленасці і асабістай ініцыятывы бібліятэкара ў падрыхтоўцы конкурсных работ.
- якасць выканання і афармлення конкурсных работ.

4.3. На конкурс прымаюцца: у электронным варыянце (мультымедычныя прэзентацыі, буктрэйлеры, відэафільмы, відэарэклама), у друкаваным варыянце (сцэнарыі мерапрыемстваў), якія прысвечаны кнігам-юбілярам 2018 года ці пісьменнікам-юбілярам 2018 года. Ход мерапрыемства павінен быць дакладна прапісаны, выкарыстаныя музыка ці відэарад вызначаны па ходу тэкста. У тэксце сцэнарыя павінны быць выстаўлены фотаздымкі з праведзенага мерапрыемства, прыкладзены відэарад (пры наяўнасці). У канцы тэкста прыведзены спіс выкарыстаных дакументаў. Аб'ём сцэнарыя не абмежаваны. Асвятляць мерапрыемствы ў СМІ і на сайце.

5. Падвядзенне вынікаў і ўзнагароджванне ўдзельнікаў конкурсу

5.1. Выніку конкурсу падводзіць журы.

5.2. Пераможцы ўзнагароджваюцца дыпламамі.

5.3. Вынікі адлюстроўваюцца ў сродках масавай інфармацыі.

6.Склад журы:

- Гурыновіч Л.В., дырэктар Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”, старшыня камісіі агляду-конкурсу;
- Жарнавая В.М., намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Цэгалка В.Р., загадчык аддзела абслугоўвання і інфармацыі чытачоў Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Варанчук Т.М., загадчык аддзела бібліятэчнага маркетынгу Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”;
- Шахновіч Г.М., загадчык дзіцячага аддзела Дзяржаўнай установы “Слуцкая раённая цэнтральная бібліятэка”.